

■ У чаканні форуму

Аграрная палітыка Саюзнай дзяржавы

Як гарантаваць харчовую бяспеку Беларусі і Расіі?

Павелічэнне прадукцыйнасці жывёлагадоўлі, стварэнне сучасных рэсурса- і энергазберагальных сельгасмашын і падрыхтоўка будучых прафесіяналаў аграрнай справы — гэтыя тэмы былі ключавымі для ўдзельнікаў канферэнцыі «Аграрная палітыка Саюзнай дзяржавы: вопыт, праблемы, перспектывы».

На пляцоўцы Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі ў Горках навукоўцы працавалі на працягу двух дзён.

Прысутнічалі на сустрэчы члены верхніх палат парламентаў — старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні Аляксандр Папкоў і член Камітэта Савета Федэрацыі па аграрна-харчовай палітыцы і прыродакарыстанні Вадзім Нікалаеў. А старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Міхаіл Мясніковіч накіраваў удзельнікам прывітальнае слова.

— На аснове тых задач, якія былі вызначаны нашымі прэзідэнтамі Аляксандрам Лукашэнкам і Уладзімірам Пуціным, мы павінны напрацоўваць пэўныя тэхналагічныя кірункі на аснове лічбавай эканомікі. У прыватнасці, тое, што мы сёння абмяркоўвалі, — стварэнне селекцыйна-генетычных цэнтраў. Мы павінны злучыць інтарэсы і магчымасці Расійскай Федэрацыі і Рэспублікі Беларусь для таго, каб выйсці на імпартазамышчэнне па многіх кірунках: і ў птушкагадоўлі, і ў свінаводстве, і ў малочнай жывёлагадоўлі. Патэнцыял у дзвюх краін ёсць. Я мяркую, што наша навуковая супольнасць і практыка сёння могуць рэалізоўваць такія праграмы. Мы вельмі сур'ёзна абмяркоўвалі практычныя падыходы, і, думаю, будзе прынята праграма дзеянняў на перспектыву, — адзначыў Аляксандр Папкоў.

Вынікам плённай працы спецыялістаў дзвюх краін сталі канцэпцыя праграмы адзінай сістэмы селекцыйнай работы (што дапаможа выйсці на імпартазамышчэнне) і дакумент аб комплексах машын дакладнага земляробства. Таксама ўдзельнікі канферэнцыі падтрымалі ідэю стварэння вучэбнага каардынацыйнага цэнтра для будучых аграрыяў, аснову якога павінны скласці дзве вядучыя галіновыя вышэйшыя навучальныя ўстановы краін.

Мерапрыемства — яшчэ адна падзея з шэрагу прымеркаваных да V Форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі. Напрацоўкі навукоўцаў і прадстаўнікоў улады ўвойдуць у выніковы дакумент форуму, які аббудзецца на Магілёўшчыне 11—12 кастрычніка. Больш падрабязна пра канферэнцыю — у бліжэйшым нумары «Мясцовага самакіравання».

Марыя ДАДАЛКА

НОВЫЯ ШЛЯХІ СУПРАЦОЎНІЦТВА

У Міністэрстве інфармацыі Рэспублікі Беларусь адбылося пасяджэнне каардынацыйнай групы па рэалізацыі праекта перакладу і публікацыі класічных літаратурных твораў Кітая і Беларусі — пад старшынствам намесніка міністра інфармацыі Ігара Бузоўскага.

Мяркуецца, што ў найбліжэйшы час у Кітаі пабачыць свет складзеная ў беларускім выдавецтве «Мастацкая літаратура» анталогія сучаснай беларускай дзіцячай літаратуры. Пад адной вокладкай будуць прадстаўлены творы паэзіі і прозы, перакладзеныя на кітайскую мову. Магчыма, тым самым мы нагадаем кітайскаму чытачу, што ў аўтара некалі выдадзенага ў Кітаі «Міколки-паравоза» ёсць наступнікі, пісьменнікі, якія працуюць з разлікам на юнага чытача.

Удзел у пасяджэнні прынялі кіраўнікі Выдавецкага дома «Звязда», выдавецтва «Мастацкая літаратура», прадстаўнікі ААТ «Белкніга», выдавецтва «Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі», рэдакцыі часопіса «Вясёлка». Размова ішла пра дасягнутыя дамоўленасці па супрацоўніцтве з кітайскім бокам па выніках удзелу беларускай дэлегацыі ў мерапрыемствах XXV Пекінскай міжнароднай кніжнай выстаўкі. Дарэчы, у Пекіне была дасягнута папярэдняя дамоўленасць адносна таго, што ў 2019 годзе на кніжнай выстаўцы ў сталіцы Кітая Рэспубліка Беларусь прэзентуе кнігавыдавецкую галіну ў ролі Ганаровага гасця. Асобна была вылучана тэма адкрыцця ў мінскіх кнігарнях паліц кітайскіх кніг. Магчыма, з часам такія паліцы прыйдуць у кнігарні «Белкнігі» і ў абласныя цэнтрах Рэспублікі Беларусь.

Таксама ішла гаворка пра новыя выдавецкія праекты, якія будуць прысвечаны перакладам кітайскай паэзіі і прозы на беларускую мову. Пашырыцца вядомая чытачу серыя «Светлыя знакі. Паэты Кітая», якой цяпер аякуецца выдавецтва «Мастацкая літаратура». Будзе выдадзены шэраг новых культуралагічных кніг, прысвечаных Паднябеснай.

Сяргей ШЫЧКО.

Будзе не менш як 7 млн тон збожжа

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Па валавым зборы збожжа лідзіруюць гаспадаркі Мінскай вобласці, там сабрана 1 млн 316 тысяч тон, у Брэсцкай вобласці — 930 тысяч тон збожжа, у Гродзенскай — 866 тысяч тон, у Магілёўскай — 760 тысяч тон, у Віцебскай — 650 тысяч тон. У Гомельскай вобласці, пасевы якой больш за ўсё пацярпелі ад засухі, аграрыі сабралі 620 тысяч тон збожжа. Адказваючы на пытанне аб скарачэнні паставак жыта на некаторыя камбінаты хлебапрадуктаў, намеснік міністра адзначыў, што ў лік дзяржзаказу ў бягучым годзе павінна быць пастаўлена 256 тысяч тон жыта. Сёння ў краіне дадзеныя аб'ёмы ёсць, нарыхтавана больш за 500 тысяч тон жыта. Таму яго пастаўка ў лік дзяржзаказу — справа часу.

БУЛЬБУ — НА ЭКСПАРТ, КАВУНЫ — САБЕ

Працягваецца ўборка бульбы. Плошчы пад яе захаваліся на ўзроўні мінулага года, але агульны вынік будзе большы. Ураджайнасць складае больш за 310 ц/га, што дасць магчымасць сабраць каля 1,2 млн тон бульбы толькі ў сельгасарганізацыях. У цэлым з улікам участкаў насельніцтва і фермерскіх гаспадарак эксперты чакаюць атрымаць каля 6,2 млн тон бульбы.

Ужо сёння каля 160 тысяч тон бульбы прададзена намі ў іншыя краіны. Па падліках спецыялістаў, у гэтым сезоне аграрыі змогуць паставіць за мяжу не менш за 600 тысяч тон бульбы.

У краіне вядзецца збор кавуноў. Усяго збор гэтай ягады чакаецца не ніжэйшы за ўзровень мінулага года. Пасадкі бахчавых культур сканцэнтраваны ў Брэсцкай, Гомельскай, Гродзенскай і Мінскай абласцях. Пад кавуны занята каля 26 га, з якіх чакаецца сабраць больш за 500 тон.

СЫПЦЕ ЦУКРУ КОЛЬКІ ХОЧАЦЕ

Цукровыя буракі ў нас пасаджаны на плошчы, якая складае амаль 100 тысяч гектараў. Цяпер яе трэба своечасова і без страт убраць. Плануецца ўраджаі больш за 5 млн тон салодкіх каранёў,

што вышэй, чым у мінулым годзе. На сёння ўбрана 9 % плошчаў. Радуге тое, што цукрыстасць караня на 1 % вышэйшая за ўзровень мінулага года.

Спікер згадаў складанасці з атрыманнем насення цукровых буракоў. «Згодна з даручэннем кіраўніка дзяржавы, гэтая работа вядзецца з Сербіяй. Нацыянальная акадэмія навук Беларусі ўжо падрыхтавала некалькі сартоў і гібрыдаў цукровых буракоў. З кожным годам доля нашых сартоў будзе павялічвацца, пакуль гэта 10 %», — дадаў намеснік міністра.

СВОЕЧАСОВЫ ЛЁН

Працягваецца ўборка лёну. Сёлетамы павінны ўбраць лён на плошчы 44,5 тысячы га. Убрана 54 % плошчаў, у мінулым годзе на гэтую дату было ўбрана 25 %. Гэта значыць ўборка ідзе ў два разы хутчэй. Да 25 верасня неабходна звесці апошні рулон з палёў. Вось такія задачы пастаўлены кіраўніцтвам перад работнікамі сельгасарганізацый.

Намеснік міністра падкрэсліў недапушчальнасць страт гэтай культуры. Калі спачатку прыбіралі падгарэлыя ад засухі пасевы, то сёння ўбіраецца якасны лён, у якога і вылежванне ёсць. Трэба цалкам убраць ураджай, вырабіць ільновалакно і забяспечыць ім Аршанскі льнокамбінат. Для гэтага ўсе магчымасці ў нас ёсць, у тым ліку для перапрацоўкі на льнозаводах. Акрамя таго, лішкі льновалакна будуць пастаўляцца на экспарт. А гэта прынясе патрэбную краіне валюту.

ДА ПАЧАТКУ КАСТРЫЧНІКА ЗАВЯРШЫЦЬ СЯЎБУ АЗІМЫХ

Азімыя збожжавыя культуры ў краіне пасеяны на чвэрці запланаваных плошчаў. Паралельна з завяршэннем уборкі працягваецца падрыхтоўка да наступнага ўраджаю. Пасеяны крыжакветныя культуры, рапс. Зараз ідзе сяўба азімых збожжавых культур, 24 % плошчаў засеяна. Пастаўлена задача да 1 кастрычніка завяршыць сяўбу, цалкам выконваючы ўсе рэгламенты, тэхналогіі. А яшчэ трэба паспець унесці пад азімыя ўвесь комплекс угнаенняў.

Сяргей КУРКАЧ.

■ Надвор'е

Балтыка прынясе марскую прахалоду

Першыя два тыдні верасня аказаліся па-летняму цёплымі, тэмпературны фон у сярэднім быў на 3–5 градусаў вышэйшы за кліматычную норму. На гэтым тыдні дажджоў будзе няшмат, чакаецца перавага цёплага надвор'я, паведамлілі спецыялісты Рэспубліканскага цэнтра па гідраметэаралогіі, кантролі радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя Мінпрыроды. Толькі з сярэдзіны тыдня ў паўночных раёнах краіны пад уплывам паветраных мас, якія паступаюць з Балтыйскага мора, стане халадней.

Ужо заўтра надвор'е пачне мяняцца. У сераду месцамі пройдуць кароткачасовыя дажджы, а раніцай у асобных раёнах будзе слабы туман. Тэмпература паветра ўначы складзе ад плюс 10 да плюс 15 градусаў, удзень — 20—27 цяпла, толькі па поўначы краіны чакаецца не вышэй за 18—19 градусаў. У чацвер у некаторых раёнах чакаюцца кароткачасовыя дажджы. Уначы і раніцай па поўдні краіны магчымы слабы туман. Тэмпература паветра ўначы будзе ад 10 да 15 цяпла, удзень — плюс 17—24 градусы, па поўдні краіны паветра прагрэецца ад плюс 25 да плюс 27 градусаў.

Трохі пахаладае ў пятніцу. У гэты дзень умовы надвор'я будзе ў асноўным вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Чакаецца пераважна без ападкаў, толькі днём па захадзе краіны, які будзе знаходзіцца пад уплывам атмасфернага фронту, пройдуць кароткачасовыя дажджы. Уначы і раніцай месцамі магчымы туман. Уначы стане халадней, і да раніцы тэмпература паветра панізіцца да 6—13 цяпла. Днём чакаецца ад плюс 17 да плюс 24 градусаў, па поўдні краіны паветра прагрэецца да 26 цяпла.

Сяргей КУРКАЧ



ШТО Ё СВЕЦЕ РОБІЦЦА

ПАДЧАС НАПАДУ Ў ПАРЫЖЫ ПАРАНЕНЫЯ СЕМ ЧАЛАВЕК

Мужчына, узброены нажом і металічным прутом, здзейсніў напад у Парыжы, у выніку якога сем чалавек параненыя, чацвёра з іх цяжка. Злачынец арыштаваны. Згодна з папярэднімі паведамленнямі, ён прыехаў у Францыю з Афганістана. Як паведаміла парыжская паліцыя, напад адбыўся 9 верасня прыкладна ў 23.00 на набярэжнай канала ў 19-й акрузе горада. Спачатку злачынца накінуўся з нажом на двух мужчын і жанчыну каля кінатэатра на набярэжнай Луары. Адзін са сведкаў, 28-гадовы Юсэф Наджаф, раска­заў, што гуляў уздоўж канала і ўбачыў чалавека, які бег з нажом памерам прыкладна 25—30 сантыметраў. Затым ён атакаваў двух брытанскіх турыстаў на суседняй вуліцы. Мэр Парыжа Ан Ідальга падзякавала супрацоўнікам паліцыі, якія арыштавалі нападніка, і неабыякавых людзей, якія спрабавалі спыніць яго. Як вядома, за апошнія некалькі месяцаў у Францыі адбылося некалькі нападаў з ужываннем нажоў, толькі некаторыя з іх былі кваліфікаваныя як тэракты.

ЗАСНАВАЛЬНІК ALIBABA ПАКІДАЕ КАМПАНІЮ

Заснавальнік і пакуль што дзейны кіраўнік карпарацыі Alibaba Group Джэк Ма абвясціў аб сваім сыходзе з кампаніі 10 верасня 2019 года. «Што датычыцца маёй будучыні, то я ўсё яшчэ пра многае мару. Людзі, якія мяне ведаюць, пацвердзяць, што я не магу сядзець без справы», — гаворыцца ў апублікаваным лісце кітайскага мільярдэра. «Я таксама хачу вярнуцца да адукацыі. Гэта справа, якую я люблю і якая прыносіць мне шмат радасці. Свет вялікі, і я ўсё яшчэ малады, таму хачу паспрабаваць новыя рэчы», — заявіў Джэк Ма.

Ён таксама падкрэсліў, што «Alibaba ніколі не належала толькі Джэку Ма, але Джэк Ма заўсёды будзе нале­жаць Alibaba». Пасля свайго сыходу ён працягне заставацца членам савета дырэктараў да 2020 года.

Джэк Ма (па-кітайску — Ма Юнь) нарадзіўся ў кастрычніку 1964 года. Гэта першы бізнесмен з мацерыковага Кітая, чыё фота было апублікавана на вокладцы часопіса Forbes. У 1988 годзе скончыў Педагагічны інстытут Ханчжоу, дзе вывучаў англійскую мову. Пазней пачаў праца­ваць ва ўніверсітэце ў якасці выкладчыка. У 1999 годзе разам з сябрамі заснаваў кампанію па электронным гандлі Alibaba Group.



НА ЁСХОДЗЕ ГЕРМАНІІ ЗНОЎ ПРАЙШОЎ МАРШ ПРАТЭСТУ

Ва ўсходнегерманскім горадзе Кётэн, размешчаным у зямлі Саксонія-Анхальт, дзе раней падчас бойкі з афганцамі памёр малады мясцовы жыхар, прайшлі чарговыя вулічныя пратэсты. На маніфестацыю выйшлі як нацыяналістычныя групы, так і леварадыкалы і антыфа, якія супрацьстаяць ім. Паліцэйскія атрады былі разгорнуты, каб прадухіліць сутыкненні. Мэр Кётэна параіў гараджанам заставацца дома. Падставай да выхаду на вуліцы мясцовых жыхароў стала паведамленне пра тое, што 22-гадовы жыхар Германіі загінуў у выніку бойкі з выхадцамі з Афганістана. Як паведамляецца, падчас інцыдэнту загінулы атрымаў чэрапна-мазгавую траўму, аднак непасрэднай прычынай смерці стала не яна, а праблемы з сэрцам. Аб самой бойцы вядома толькі тое, што мужчына ўмяшаўся ў канфлікт паміж цяжарнай жанчынай і трыма афганцамі.